



Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

наша СЛОВа.pdf



Першы год выдзания

№ 18 4 траўня 2022 г.

9 траўня - Дзень Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне



* * *

З траўня беларусы адзначылі Радаўніцу - дзень, калі жывыя наведваюць мёртвых.

У Беларусі да Радаўніцы асаблівае стаўленне. Толькі ў нашай краіне яна з'яўляецца афіцыйным выхадным днём: ні ў Расіі, ні ва Украіне гэтага няма.

Сама назва Радаўніца (Радуніца, Раданіца) вельмі архаічная. Няма адзінага меркавання пра яе паходжанне. У хрысціянскі час Радаўніца стала "Вялікаднем памерлых": святам, прасякнутым надзеяй на ўваскрашэнне і вечнае жыццё.

Радаўніца адзначаецца праз тыдзень пасля права-слаўнага Вялікадня, заўжды ў аўторак. Традыцыі правядзення гэтага дня розняцца ў залежнасці ад мясцовасці.

Недзе спачатку людзі ідуць памінаць блізкіх у царкву, а потым на могілкі, недзе абыходзяцца без царквы. Недзе ў гэты дзень дапускаецца працаўаць, недзе - не.

Адпаведна, гэта таксама ўпłyвае на мясцовыя традыцыі. Нават там, дзе Радаўніцу раней адзначалі не надта актыўна і яна нават саступала іншым памінальным дням, цяпер да гэтай даты прымяркоўваюць наведванне могілак. Таксама ў гэты дзень наведваюць могілкі і многія беларусы-католікі. Рэлігійныя традыцыі адаптуюцца і прыстасоўваюцца да свецкіх рэалій.

Сёлета пад Радаўніцу якраз падсохлі дарогі, і беларусы ехалі ды ішлі на могілкі, пачынаючы з нядзелькі, бо не так важны дзень - важней памяць.

Часцей, часцей прыпамінай...
Імёны паўшых смерцю храбрых
За родны край, наш мілы край, -
Каб над зямлёй, што млела ў ранах,
Плыў гэты сіні-сіні ранак,
Цвіў гэты белы-белы май, -
Часцей, мой друг, прыпамінай!
Прыпамінай часцей, мой друг,
Імёны тых, што ўсё зрабілі -
Вышэй усіх тваіх заслуг,
Што, як і ты, да слёз любілі
Маністы ўвосень на рабіне
І ў ліпкіх смолках майскі луг, -
Не забывай пра іх, мой друг!..
Ніл Гілевіч.





Помнік мітрапаліту Філарэту адкрылі ў Менску

Бронзавы манумент устанавілі ля цэнтральнага ўвахода ў Свята-Духаў кафедральны сабор. У цырымоніі адкрыцця помніка прынялі ўдзел Аляксандр Лукашэнка і мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Веньямін, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі.

Помнік падае мітрапаліта Філарэта, які сустракае і дабраслаўляе жыхароў Менска Крыжом вялебнай Ефрасінні Полацкай. Патрыяршы Экзарх убранны ў царкоўнае пазалочбовае адзенне - мантыю і клабук. Левай рукой ён абапіраецца на архірэйскі кій. Асаблівасцю ўбору з'яўляецца тое, што на клабуку змешчаны шасціканечны полацкі крыж, які мітрапаліт Філарэт з гонарам насіў пры жыцці. У клабуку з такім крыжам, які яшчэ завецца “патрыяршым” Філарэт некалі прыехаў на выбары Патрыярха маскоўскага, як бы паказваючы, хто найбольш годны гэтай пасады, але ўмешвацца ў маскоўскія выбары не стаў.

Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт узначальваў Беларускую праваслаўную царкву больш за трыццаць гадоў.

Пры ім у Беларусі былі адраджаны гістарычныя епархіі, аднавілі дзеяносць мужчынскія і жаночыя манастыры, Менская духоўная семінарыя. Таксама былі заснаваны Менская духоўная акадэмія, духоўнае вучылішча, школа катэхізатару. Па дабраславенні Патрыяршага Экзарха адноўлена святыня Беларусі - Крыж вялебнай Ефрасінні Полацкай. Па дабраславенні мітрапаліта Філарэта быў устаноўлены помнік Ларысе Геніуш каля царквы ў Зэльве. Ён жа абараніў гэты помнік, калі зэльвенскія ўлады памкнуліся яго знесці.

У сярэдзіне снежня 2020 года Патрыяршы Экзарх быў шпіталізаваны. Ён памёр у бальніцы 12 студзеня 2021 года на 86-м годзе жыцця.

- Я рады, што ў дзень значнага хрысціянскага свята - Радаўніцы, калі





принята памінаць самых драгіх людзей, якія пакінулі эты свет, мы адкрылі помнік першаму Патрыяршаму Экзарху ўсіяе Беларусі, нашаму мітрапаліту Філарэту. Нашаму, без пера-
бальшання, вялікаму сучасніку, Гераю Беларусі, чалавеку, які быў не толькі духоўным бацькам, але і сум-
ліннем нацыі, - заявіў Прэзідэнт Бе-
ларусі Аляксандр Лукашэнка. - Ён
заўсёды казаў: "Дзе служыши - там і
Радзіма". І даказаў усім сваім жыц-
цём, што яго лёсам, яго Айчынай бы-
ла наша Беларусь. А мы былі яго ве-
лізарнай любімай сям'ёй.

Аляксандр Лукашэнка і мітрапаліт Веніамін усклалі кветкі да ману-
мента і пасля цырымоніі наведалі храм, дзе запалі свечкі калія Распяц-
ця. Уладыка уручыў у падарунак кіраўніку дзяржавы абрэз з асабістага
збору мітрапаліта Філарэта ў памяць
пра яго.

- Галоўная наша задача - каб справа ўладыкі мітрапаліта Філарэта працягвалася, пашыралася, - сказаў мітрапаліт Веніамін.

У саборы Аляксандр Лука-
шэнка коратка пагутарыў са святара-
мі, у ліку якіх быў унучаты пляменнік
мітрапаліта Філарэта.

Над стварэннем манумента працаўаў аўтарскі калектыв пад кіраў-
ніцтвам скульптара Андрэя Хацяноў-
скага.

Як вядома, кіраўнік дзяржавы вельмі цёпла ставіўся да Патрыяршага Экзарха. Для Аляксандра Лукашэнкі ўладыка быў духоўным настаўнікам і добрым сябрам.

Раней Прэзідэнт падкрэсліваў, што ў гісторыі Беларусі мітрапаліт Філарэт назаўжды застанецца прыкладам самаадданага служэння хрыс-
ціянскім каштоўнасцям. "Быць год-
нымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў тысячагодовай гісторыі роднай зямлі, захаваць сувязь часоў і эпох, якая стане апорай для новых пакаленняў, - наша агульная мэта", - заявіў Аляксандр Лукашэнка ў студзені 2021 гады на цырымоніі ўручэння прэмii "За духоўнае адраджэнне".

БелТА.



“Наша слова” на паперы выйдзе не скора

У лютым 2022 года Прыватнае ўнітарнае прадпрыемства “Пружмень” падало ў Міністэрства інфармацыі пакет дакументаў для регістрацыі новай газеты “Наша слова” заміж “Нашага слова”, закрытага ў выніку ліквідацыі заснавальніка - ГА “Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”. За регістрацыю 16 лютага 2022 года было заплачана 640 рублёў.

Пры падачы было сказана, што калі будуць нейкія недахопы, то прышли ѿсь дакументы на дапрацоўку, аднак у канцы красавіка быў вернуты ўвесь пакет дакументаў з лістом ад 14 красавіка, падпісаным намеснікам Міністра І.І. Бузоўскім наступнага заместу:

*Прыватнае ўнітарнае
прадпрыемства "Пружмень"
бул. Лётная, д. 7 а,
231282, г. Ліда,
Гарадзенская вобл.*

Пра вяртанне дакументаў

*Міністэрства інфармацыі,
разгледзеўшы прадстаўленыя для
дзяржавай регістрацыі газеты
"Наша слова" дакументы, паведамляе,
што заява пра дзяржавную ре-
гістрацыю названай газеты пада-
зена з парушэннем патрабаванняў,
устаноўленых артыкулам 12 Закона
Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня
2008 года № 427-3 "Аб сродках ма-
савай інфармацыі" (далей - Закон) і
пастановай Міністэрства інфарма-
цыі Рэспублікі Беларусь ад 6 каст-
рычніка 2008 г. № 14 "Аб некаторых
пытаннях дзяржавай регістрацыі
сродкаў масавай інфармацыі".*

У прыватнасці, у адпавед-
насці з пунктам 1 артыкула 12 Зако-
на для праходжання працэдуры
дзяржавай регістрацыі срodka
масавай інформацыі у дзяржавны
орган необходна падаваць заяву па
форме, устаноўленай Міністэрст-
вам інфармацыі Рэспублікі Бела-
русь.

*Прадстаўленая на дзяржавай
регістрацыю газеты "Наша*

**МИНІСТЭРСТВА ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**
п/т «Пераможцаў», 11, 220004, г. Мінск
тэл./факс: +375 17 203 92 31, +375 17 203 34 35
e-mail: info@mininform.gov.by

**МИНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІІ
РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ**

п/т «Победителей», 11, 220004, г. Минск
тэл./факс +375 17 203 92 31, +375 17 203 34 35
e-mail: info@mininform.gov.by

Частное унитарное предприятие
«Пружмень»

ул. Лётная, д. 7 а,
231282, г. Ліда, Гродненская обл.

О возврате документов

Міністэрство інформации, рассмотрев представленные для государственной регистрации газеты «Наша слова» документы, сообщает, что заявление о государственной регистрации названной газеты подано с нарушением требований, установленных статьей 12 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года № 427-З «О средствах массовой информации» (далее – Закон) и постановлением Министерства информации Республики Беларусь от 6 октября 2008 г. № 14 «О некоторых вопросах государственной регистрации средств массовой информации».

В частности, в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона для прохождения процедуры государственной регистрации средства массовой информации в государственный орган необходимо подавать заявление по форме, установленной Министерством информации Республики Беларусь.

Представленное на государственную регистрацию газеты «Наша слова» заявление не соответствует вышеуказанной форме и т.п.

На основании изложенного и, руководствуясь подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 13 Закона, возвращаем документы согласно приложению.

- Приложение: 1. Копия заявления на 8 л. в 1 экз.
2. Копия приказа от 02.02.2022 № 4 на 1 л. в 1 экз.
3. Платежное поручение от 16.02.2022 № 4 на 1 л. в 1 экз.
4. Копия устава ЧП «Пружмень» на 9 л. в 1 экз.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации ЧП «Пружмень» на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

02 Страйкени 203 62 67
14.04.2022 Наша слова

И.И.Бузовский

Зас. 1508

*слова" заява не адпавядзе вышэй-
указанай форме і да т.п.*

*На аснове выкладзенага і,
кіруючыся падпунктам 2.1 пункта 2
артыкула 13 Закона, вяртаем даку-
менты паводле дадатку.*

Дадатак:

1. Копія заявы на 8 л. у 1 экз.
2. Копія загада ад 02.02.2022 № 4 на 1 л. у 1 экз.
3. Плацёжнае даручэнне ад 16.02.2022 № 4 на 1 л. у 1 экз.
4. Копія статута ПП "Пруж-
мень" на 9 л. у 1 экз.

5. Копія пасведчання аб дзяр-
жавай регістрацыі ПП "Пруж-
мень" на 1 л. у 1 экз.

Намеснік Міністра

I.I. Бузоўскі.

(Пераклад з рускай.)

Што дзе не так ва ўсім гэтым,
заява ж падавалася на бланку, знятым
з сайта Міністэрства, трэба разбірац-
ца. Пакуль зразумела адно: з 1 ліпеня
2022 года газета “Наша слова” на
паперы не выйдзе.

Станіслаў Суднік.



Міжнародны форум кнігазнаўцаў застаецца важнай навуковай дыскусійнай пляцоўкай

28-29 красавіка ў Менску ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыліся XVIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні. Сёлета яны былі звязаны з важнымі датамі - 100-годдзем Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і 500-годдзем выдання "Малой падарожнай кніжкі" Ф. Скарынам у Вільні. Міжнародныя форумы кнігазнаўцаў адбываюцца на Беларусі з 1998 года.

Гасцямі гэтай прадстаўнічай канферэнцыі ў розныя гады былі прафесар Арнольд Мак-Мілін з Вялікабрытаніі, Кыштап Мігань, Зоя Ярошэвіч-Пераслаўцаў, Марыя Підлыпчак Маеровіч з Польшчы, Лілея Коўкель, Дайва Нарбуцене, Арвідас Пацеўічус і іншыя. Мерапрыемства аб'ядноўвае філолагаў, гісторыкаў, культурылогаў, бібліятэкараў, музеенных супрацоўнікаў, пісьменнікаў і кнігаўдаўцоў.

Сёлета праблемнае поле канферэнцыі ахоплівала кнігазнаўчую тэматыку, гісторыю беларускай кніжнай культуры, дзеянасць Ф. Скарыны і яго паслядоўнікаў, развіццё бібліятэчнай справы на Беларусі, 100-гадовую гісторыю фарміравання фонда Нацыянальнай бібліятэкі, ролю кніг ў сучасным соцыякультурным і инфармацыйным асяроддзі.

Прывітальнае слова форуму накіраваў першы намеснік міністра культуры Валерый Грамада. У канферэнцыі ўзялі ўдзел вядомыя скарына-знаўцы Джаміль Рамазанава, Ларыса Шчавінская, Юры Лабынцаў і іншыя.

На першым пасяджэнні панаваў велікодны настрой, прыунесены выступленнем рэктара Менскай духоўнай Акадэміі Архімандрыта Афанасія, які прысвяціў сваё паведамленне месяцаслову з "Малой падарожнай кніжкі" Ф. Скарыны. Тэолаг разважаў над пытаннямі, якія шанаваныя святы ў гонар Ісуса Хрыста, Маці Божай, св. апосталаў, памяць святых, унёс у свой каляндар змешчаны ў "Малой падарожнай кніжцы" Францішак Скарына. Тэалаг пацвердзіў, што Скарына прытрымліваўся ўстава Ерусалімскай царквы XIV стагоддзя. (Але ў каляндар Ф. Скарыны не ўвайшло ўshanаванне св. Ефрасінні Полацкай і св. Віленскіх пакутнікаў). Шэраг дакладаў на



канферэнцыі быў звязаны з дзеянасцю Ф. Скарыны, яго прававымі і палітычнымі поглядамі.

Напоўненымі велікоднай радасцю былі выступленні на канферэнцыі Галіны Рыгораўны Нячаевай з Веткаўскага музея стараабрадніцтва і беларускіх традыцый і Святланы Іванаўны Лявонцьеўай з гэтага ж





музея.

Святлана Лявонцьева распавяла пра каштоўны рукапісны кніжны помнік XVI стагоддзя - Чырвонае Евангелле, якое было знайдзена ў вёсцы Покаць Чачэрскага раёна, дзе існавала царква стараабрадцаў з 1848 года. У каштоўнай кнізе існаваў укладны запіс ад 1670 года пра тое, што Евангелле было набыта яго гаспадаром за 360 грошаў (за гэтую суму сям'я магла набыць 4 каровы ці 30 свіней). Фёдар Шкляраў набыў каштоўнае рукапіснае Евангелле ў XX стагоддзі ў жыхаркі вёскі Покаць і перадаў у дар Веткаўскаму музею ў 1983 годзе.

Галіна Уладзіміраўна Кірэева распавяла пра ўнёсак у развіццё скарыназнаўства беларускага бібліёграфа Валянціны Нічыпараўны Дышыневіч, якая была адной з першых даследчыц і прысвяціла гэтай тэмэ больш за 20 навуковых артыкулаў, пачынаючы з 1979 года.

Адметнымі былі выступленні загадчыка Літаратурнага музея Максіма Багдановіча Міхаіла Бараноўскага, навуковых супрацоўніц літаратурнага музея Петrusя Броўкі Карыны Бадылевіч і Дар'і Карчашкінай, даслэнта БДУ Андрэя Любага, Міхаіла Пажарыцкага з Гарадзенскага ўні-

версітэта імя Я. Купалы і іншых.

Загадчык сектара аналітычнай інфармацыі па культуры і мастацтве інфармацыйна-аналітычнага аддзела НББ Таццяна Анатольеўна Лаўрык паведаміла пра адлюстраванне тэмы гісторыі ўніяцкай царквы і яе дзеячаў у творах беларускіх пісьменнікаў, а Юрыя Лаўрык, навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гісторычнага музея Рэспублікі Беларусь распавёў пра рукапісны зборнік жыццязніці святых ў фондаў Нацыянальнага гісторычнага музея.

З мястоўным было выступленне прадстаўнікоў Нотна-навуковай бібліятэкі БДАМ Ганны Гамезы і Тарэсы Сінкевіч.

Пры падвядзенні вынікаў канферэнцыі галоўны бібліёграф навукова-даследчага аддзела кнігознанства Нацыянальнай бібліятэкі



Галіна Уладзіміраўна Кірэева адзначыла, што ўсе ўдзельнікі атрымалі вялікае задавальненне ад прафесійных контактаў, ад абмену думкамі, прагучала больш за 50 дакладаў.


Кожны выступовец імкнуўся распавесці пра скарбы і здабыткі сваіх бібліятэк, значная роля ўдзялялася прадстаўленню працы розных бібліятэк краіны і абмяркованню ролі кнігі ў сучаснай соцыякультурнай прасторы.

У кожным дакладзе была свая "разынка" пра той ці іншы кніжны помнік.

Бібліятэкар асаўліва ўразіла выступленне архімандрита Афанасія, які дапытліва даследаваў месяцаслоў Францішка Скарыны ў "Малой падарожнай кніжцы" і заўважыў там дэталі, на якія раней бібліёграфы не звярталі ўвагі.

**Эла Дзвінская,
фота аўтара.**





Урок памяці "Нам гэты свет запавядана берагчы"

Урок памяці "Нам гэты свет запавядана берагчы", прысвечаны Вялікай Перамозе, захаванню гістарычнай памяці аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны, подзвігу савецкага народа ў гады вайны, навучэнцы 9-х класаў 11-й лідскай школы правялі на базе Лідскага гістарычна-мастацкага музея.

Школьнікі пазнаёміліся з матэрыяламі выставы "Памяцю жывыя", якая была адкрыта у дзень, калі ва ўсім свеце адзначаецца памятная дата: Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. Навуковы супрацоўнік Лідскага гістарычна-мастацкага музея Наталля Міхайлаўна Валынец, пазнаёміла дзевяцікласнікаў з экспазіцыямі выставы, асаблівую ўвагу яна надала прадметам, якія маюць важкую гістарычную значнасць. Сярод такіх экспанатаў навучэнцы змаглі ўбачыць асабістыя рэчы лідзян, фатаграфіі, нават выработанае піяніна, але самым унікальным артэфактам сталі рэшткі сцяга, які з пачаткам вайны ў 1941 годзе быў закапаны ў зямлю старшынём Радзівонішскага сельскага савета Віктарам Сапегам. Праляжаў сцяг у схованцы амаль 30 гадоў. Сам Віктар Мартынавіч у той час не змог расказаць пра яго людзям. І да Вялікай Перамогі ён, на жаль, не дажыў: у лютым 1944 - га быў забіты бандытамі. Аб існаванні сцяга ведалі толькі блізкія людзі. Праз гады пра схованку распавяляла яго маці



і паказала месца. Так галоўны савецкі сімвал Перамогі быў знайдзены, і сёння ён захоўваецца ў Лідскім гістарычна-мастацкім музеі.

У экспазіцыі "Памяцю жывыя" таксама прадстаўлены дакументы, паказанні сведак, успаміны вязняў канцлагераў. Як даведаліся школьнікі, ўсё гэта сумесная праца работнікаў музея з праクатурай Лідскага раёна, і прысвечана яна генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Правядзенне ўрока памяці на




базе Лідскага гістарычна-мастацкага музея дало магчымасць старшакласнікам у поўнай меры аднавіць карціну ваенных гадоў на Лідчыне з першых дзён акупациі да моманту

вызвалення, пазнаёміцца з успамінамі відавочцаў падзеяў таго часу і ўсвядоміць, на сколькі важна для нас захаваць мір, здабыты нашымі прадзедамі та кой высокай цаной.

**Наталля
АНАШКЕВІЧ,
класны кіраўнік
9 Б класа
сярэдняй школы № 11
г. Ліды.**





Гарадзенскі краязнавец і педагог адзначыў юбілей



2 траўня гарадзенскаму краязнавцу і педагогу Івану Будніку спаўнілася 85 гадоў з дня нараджэння. Усё жыцце Іван Фёдаравіч адпрацаўваў на ніве адукацыі Гарадзеншчыны. Адначасова ў вольны ад педагогікі час даследаваў і даследуе гісторыю палітычнага, сацыяльнага і культурнага развіцця Гарадзеншчыны ў XIX-XX стагоддзях. Ён напісаў і выдаў кнігі "Да падзеяў 1863-1864 гадоў на Гарадзеншчыне", "Знойдзенае ў дарозе", "Ад берагоў Свіслачы да Кузніцы". У 2019 годзе з'явілася кніга Івана Будніка "Вяртанне з небыцця", прысвечаную забытым імёнам воінаў, якія загінулі ў барацьбе з фашизмам падчас Другой сусветнай вайны. Адных не стала на франтах ад Нарвегіі да Афрыкі, ад Францыі да СССР, другім пашанцавала выжыць, але і адны, і другія на многія гады былі аддадзены забыццю ў сябе на Бацькаўшчыне. Пра іх і напісаў аўтар кнігі. Іван Буднік да сёняшніх дзён вельмі часта выступае ў друку з вершамі, краязнавчымі артыкуламі, літаратурнымі пародыямі. Дзякуючы яму былі выдадзены кнігі Апанаса Цыхуна "Улюбёны я ў сваю зямлю" і слоўнік "Скарбы роднай мовы". Гэтыя кнігі Іван Фёдаравіч складаў і рэдагаваў. Шмат юбіляр робіць на ніве роднай мовы, часта сустракаецца з чытачамі, сярод якіх прапагандуе наша беларускае слова. Творчае інтэлігенцыя Гарадзеншчыны шчыра віншуе Вас, Іван Фёдаравіч, з юбілем і жадае Вам здароўя, сіл і творчага натхнення!

Наши кар.

Прэзентацыя кнігі “Касцёлы Беларусі”



У касцёле Святых апосталаў Пятра і Паўла ў Іўі адбылася прэзентацыя кнігі Станіслава Янчарскага "Касцёлы Беларусі"

Аўтар распавесць пра тое, як стваралася гэтая кніга і як збіраўся матэрыял. Станіслаў Янчарскі наведаў усе куточки Беларусі, каб сабраць інфармацыю аб кожнай каталіцкай святыні.

- Падарожнічаючы па краіне нельга не заўважыць вялікую колькасць храмаў на нашай зямлі. Вывучаючы гісторыю сваёй краіны можна адзначыць, што не заўсёды яны былі такімі прыгожымі, гісторыя некаторых касцёлаў склалася так, што шмат якія з іх ўжо разбураны, альбо выкарыстоўвацца як храмы іншых веравызнанняў, - сказаў аўтар.

Жаданне расказаць аб гісторыі кожнага касцёла Беларусі і любоў да Радзімы сталі адпраўной кропкай для стварэння кнігі. Серыя "Касцёлы Беларусі" складаецца з пяці тамоў. Два тамы апісваюць касцёлы Гарадзенскай дыяцэзіі і па аднаму - святыні Пінскай і Віцебскай дыяцэзій, а таксама Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі.

Наши кар.



Спачуванне

Беларуская грамадзянская супольнасць,
рэдакцыя газеты "Наша слова.pdf"
выказваюць шчырыя спачуванні спадарыні
Алене Анісім з нагоды напаткаўшага яе
гора - заўчаснай смерці мужа
Валерыя Уладзіміравіча Анісіма.

Няхай яго цёпла прымуць на небе і дабром
устапамінаюць на зямлі.

Выказываем таксама спачуванні сынам, унукам
і ўсім родным Валерыя Анісіма.

Вечар памяці Анатоля Вярцінскага ў Менску

Вядучы Міхась Скобла **05.05** (чацьвер)

18:30
«Кавярня
над
Нямігай»
Няміга, 5
ГК Метраполь
3 паверх

Вечар памяці
Анатоля
Вярцінскага

5 траўня ў "Кавярні над Нямігай" адбудзеца вечар памяці Анатоля Вярцінскага, жыццясцвярджальнага паэта, драматурга, былога галоўнага рэдактара газеты "Літаратура і мастацтва", публіцыста, крытыка, дэпутата Вярхоўнага Савету 12-га склікання.

Дата: 5 траўня. **Час:** 18.30.

Месца: "Кавярня над Нямігай", ГК "Метраполь" (3 паверх), вул. Няміга, 5, Менск.

Пра яго складанае і захапляльнае жыццё, пра яго творчасць, дзе "лёгкая лірыка змешвалася з грунтоўнай эпікай, і ў выніку атрымліваўся незвычайны спалаў - паэзія Вярцінскага", распавядзе паэт і празаік Міхась Скобла.

Наши кар.

Памёр Станіслаў Шушкевіч



У ноч з 3 на 4 траўня 2022 года памёр **Станіслаў Шушкевіч**. Першаму кірауніку незалежнай Беларусі было 87 гадоў.

У канцы красавіка ён трапіў у рэанімацыю пасля перанесенага COVID-19. Праз два дні яго выпісалі з лякарні, але здароўе палітыка было падарванае хваробай.

Станіслаў Шушкевіч быў дэпутатам Вярхоўнага Саветам 12-га і 13-га скліканняў, членам-карэспандэнтам Нацыянальнай акадэміі навук, першым кірауніком незалежнай Беларусі, удзельнікам падпісання Белавежскіх пагадненняў аб юрыдычным замацаванні распаду СССР.

Станіслаў Шушкевіч у 1991-1994 гадах быў старшынёй Вярхоўнага Савета, наміナルным кірауніком дзяржавы, хоць рэальная ўлада ў той час была ў руках прэм'ер-міністра. Шушкевічу даводзілася лавіраваць між посткамуністычнай большасцю, якая дамінавала, і Народным фронтом, які заставаўся ў меншасці, хоць і меў значную маральную вагу, ва ўмовах, калі ў Москве цэнтр улады паступова пераходзіў ад ідэалістаў-дэмакратаў часоў перабудовы да неаімперыялістаў.

Здабыццё і ўмацаванне незалежнасці Беларусі было для Шушкевіча галоўнай мэтай. У прынцыповых пытаннях ён кіраваўся толькі гэтай задачай і меў шчасце пабачыць сваю краіну незалежнай.

Шушкевіч, які меў прафесійныя працы з усіх куткоў свету, заставаўся жыць у Менску і амаль да апошніх гадоў працаўаў.

Гісторык, былы дэпутат Вярхоўнага Савета і грамадзкі дзеяч Алег Трусаў адзначыў яшчэ адну заслугу Станіслава Шушкевіча: *"Сёння ў лепшы свет адышоў першы кіраунік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч, які вярнуў беларускую мову ў палітычнае жыццё нашай краіны. Яго імя назаўсёды ўвайшло ў нашу гісторыю".*

Беларусь развітваеца з чалавекам, які стаў часткай эпохі нашай краіны. Спачывайце з мірам, Станіслаў Станіслававіч у зямлі незалежнай Беларусі.



Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*

Успаміны і разваражанні

*Калі хочам атакаваць,
павінны быць падрыхтаваны
да абароны.*
Напалеон.

Ад аўтара

Для мяне не падлягае сумненню, што будучы сур'ёзны даследчык вайны 1920 года будзе павінен у першу чаргу заняцца псіхалогіяй нашага жаўнера. Толькі псіхолаг зразумее цэлы шэраг з'яўў духоўнай прыроды, якія ўвідавочніла гэтая вайна. Псіхолаг, вывучаючы цяжкае адступленне нашых армій на поўначы, патрафіць высветліць цікавыя фактары, датычныя харектару і баявых якасцяў нашага афіцэра і шарагоўца.

Мінулае нашага войска не спрыяла дагэтуль таму, каб грунтоўна заняцца гэтымі якасцямі. Лепш вядомыя харектар нашых ваеначальнікаў, чым зборны харектар нашых шарагоўцаў. А ўласна вайна 1920 года можа быць удзячным полем для такога роду аналізу, асабліва, калі тыя афіцэры, якія камандавалі на лініі фронту, перамогуць сваё нежаданне да пяра і хоць бы ў дробных фрагментах распавядуць пра свае духоўныя перажыванні і пра сваіх падначаленых.

Перш за ёсё гэтая праца дасць нам уяўленне пра тып польскага жаўнера.

Да гэтага часу трывала ўяўленне, што жаўнер наш ёсьць залішне ўтракслівы, што не ўмее добра барацца, што кожнае адступленне робіць на яго асабліві дэмаралізуючы ўплыў, або да пэўнай ступені ператварае яго ў другарадны жаўнерскі матэрыйл.

Вывучэнне вайны 1920 года павінна паклесці канец гэтым дылетантскім цверджанням. Афіцэр і жаўнер, якія ў выніку стратэгічных памылак выканалі звыш 600-кіламетровое адступленне пад націкам непрыяцеля, які меў амаль трохкратную перавагу, прымяняючы абманную франтавую тактыку, не страцілі аднак ніколі баявых здольнасцяў і ў выніку перамогли пад Варшавай, даказалі, што прынятые меркаванні, выдаваныя пра іх, ёсьць павярхоўныя. Застугоўваючыяны на тое, каб глыбей вывучыць іхнююю псіхіку.

Я хацеў бы, каб мая праца, разам з яе памылкамі,



была заахвочванай для тых усіх, якія маюць шмат для расказу, але да гэтага часу маўчалі. Гаворачы гэта, маю на ўвазе лінейных афіцэраў, якім наша армія з 1920 года многім абавязана.

* * *

Магчыма мяне спаткаюць закіды, што гаворачы пра вайну 1920 года, залішне крытычна апісваю бай і падкрэсліваю памылкі, абмінаючы станоўчыя старонкі, на якія так багата гэтая цяжкая для нас вайна.

Раблю гэта свядома. Не толькі з думкай пра прынцып, што трэба вучыцца на ўласных памылках, не толькі для таго, што на маю думку, ва ўсіх абласцях нашага вайсковага пісьменніцтва пануе тон залішне глорыфікацыі, зразумелы пасля перамогі, але асабліва для таго, што на ўзроўні камандзіра дывізій, з якога ацэньваю баявых аперацый, памылкі тыя ўдаецца адчуваць найбольш істотна.

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.



* * *

Нарэшце адчуваю сваім абавязкам сардэчна падзякавац шэфу Вайсковага гістарычнага бюро генералу Юльяну Стакевічу за падтрымку гэтай маёй працы.

Вясна 1920 года

Справа камандавання. - Аперацыйныя групы. - Літоўска-беларускі фронт. - Кардонная лінія. - Вяртанне ў маю дывізію. - Папяровая гаспадарка.

У канцы сакавіка 1920 года я атрымаў загад прыбыць у Варшаву да Галоўнакамандуючага. Я камандаваў тады аперацыйной групай, якая складалася з 2-й, 6-й і 14-й дывізій з месцам дыслакацыі ў Менску-Літоўскім і падпрацоўвалася камандаванню Літоўска-беларускага фронту.

Быў гэта перыяд, калі гэты фронт разлзялялі на трох армій, і разглядалася пытанне пра прызначэнне іх камандуючых. З менскай групой фармавалі 4-ю армію. Я быў упэўнены, што ў далейшым буду ёй камандаваць. Так не сталася. Калі я прыбыў у Бельведэр, паведаміў мне маршал Пілсудскі, што мае вялікія цяжкасці з персанальнымі справамі і спытаў, ці згаджуся я прыняць камандаванне 10-й дывізіі пяхоты, бо на камандаванне арміяй мае быць прызначаны іншы генерал. Мушу прызнаць, што гэтая прапанова была для мяне надзвычай прыкрай, але я не даў гэтага адчуць маршалу. Ведаў, у якім цяжкім становішчы знаходзіцца Галоўнакамандуючы, прызначаючы камандзіраў. Гаварылі пра ўмовы, якія выстаўлялі некаторыя генералы. Я заўсёды асуджаў тых паноў. У акупацыйных арміях былі б удзячныя за пасады значна ніжэйшыя. Канешне я згадзіўся без пярэчання на пропанову маршала, не даючы яму адчуць, якім прыкрым было для мяне гэтае паніжэнне.

Я быў звычайным шыхтовым афіцэрам у былой расійскай арміі і ніколі не марыў пра высокія пасады, тым больш, што апрача баявых вартасцяў не меў ніякіх спецыяльных кваліфікацый. Разумеў, аднак, што маю перавагу над некаторымі генераламі не толькі таму, што ўжо ад 1915 года рабіў усялякія высілкі для сформавання польскай арміі ў Расіі і што 4-я дывізія стральцоў, якой я камандаваў, была адзінай часткай, якая пасля цяжкіх перахадаў з Кубані прыбыла з Расіі ў Польшчу са зброяй у руках, але асабліва таму, што я, як былы афіцэр расійскай арміі, знаю харектар усходняга праціўніка, харектар нашай люднасці на ўсходніх крэсах і тапаграфію краю.

Усе гэтыя думкі прайшли мне праз галаву, калі размаўляў з маршалам Пілсудскім. Я здаваў сабе справу ў тым, што вайна трывае, а сітуацыя Галоўнакамандуючага невымерна цяжкая. Персанальная анкеты былі нашымі праклёнам. Ці мог я абцяжарваць сітуацыю? Я ахвотна пасля пакутлівай вайны аддаўся б сваёй любімай прафесіі - земляробству. Час аднак быў не адпаведны. Таму

згадзіўся і праз некалькі дзён прыбыць у Вільню да генерала Зыгадловіча, якому некалькі месяцаў назад здаў 10-ю дывізію пяхоты і які цяпер быў прызначаны камандуючым 1-й арміі.

Камандаванне аперацыйной групай у Менску пакінула мне прыкрыя ўспаміны. Ужо паняцце "аперацыйная група" далося нам у знакі ў гэтай вайне. Арганізацыя гэтая была нашымі прымымі бедствамі, бо стварала новыя органы камандавання, не дадаючы ім да таго ніякіх сродкаў. Стваралі групы ў найразмаітшых памерах нават тады, калі не было ніякіх аперацый. Існавалі групы большыя за армію, але былі і меншыя за батальён.

У прынцыпе магло здарыцца, што пэўнае заданне вымагала злучэння некалькіх аддзелаў, не звязаных паміж сабой арганізацыі, або паходзіўшых з розных родаў войск. У гэты час адзін з камандзіраў узнічальваў усё і выконваў пэўны аперацыйны план. У падобных выпадках, напрыклад, у Францыі ўжо існаваў часовы штаб такої групы. Прызначаны камандзір, які прымаў групу, меў арганізаваны апарат камандавання, забяспечаны ўсімі сучаснымі сродкамі.

У нас было горш. Звычайна адзін з камандзіраў дывізіі становіўся камандзірам групі. Найчасцей нічога не было арганізавана - ані сувязь, ані сродкі перамяшчэння. Таму, калі такі камандзір забіраў з сабой тое, што меў у дывізіі, то крýдзіў свайго намесніка і сваю дывізію. Калі гэтага не рабіў, то не мог па-просту рушыць з месца. Калі нейкім спосабам дабіраўся да месца дыслакацыі сваёй групы, то быў там цяжарам аднаму з падначаленых яму аддзелаў, у якога "рэквізіваў" сродкі камандавання. А калі на тое не рашаўся, заставаўся бяздзейным.

Памятаю, як, камандуючы дывізіяй, я штодзень са страхам чакаў прызначэнне мяне на камандаванне групай. Я меў у штабе адзін стары аўтамабіль. Як камандзір групі павінен быў ім, канешне, карыстацца, а намеснік мой заставаўся без ніякага сродка перамяшчэння. Тое самае датычыла сувязі, але найгорш было тое, што і начальніка штаба трэба было "авансаваць" на начальніка штаба групы, а дывізія мусіла сама неяк спраўляцца.

Дзіўным падаецца тое імкненне да стварэння груп, асабліва, калі ўлічваць, што камандуючы арміі камандаваў у нас 4 - 5 дывізіямі, а гэта колькасць, якой можна камандаваць без цяжкасці.

Справа тут была ў ступені адказнасці, якой вышэйшая камандаванне любіла дзяліцца, асабліва ў часе няўдач. Не збіраюся апавядаць пра тыя звышгучныя справы шырэй, але паводле майго досведу на тым полі зычу нашай арміі, каб у будучай вайне не прызначала камандзіраў груп, рэзка адарваных ад сваіх мацярынскіх аддзелаў з апаратам камандавання, утвораным "уласнымі сіламі".

Асабліва ва ўмовах, якія існавалі на Літоўска-беларускім фронце, арганізацыя груп была не толькі не мэтазгоднай, але і шкоднай. Бо, у які перыяд рабілася гэта ўсё? На фронце не было спакою, але не было і вайны. Войскі нашы стаялі выцягнутымі ў доўгую лінію, маючы за найважнейшую задачу абарону насельніцтва ад



бальшавізму. Край, бедны ад прыроды, быў дашчэнту вынішчаны сусветнай вайной. Вайсковае камандаванне ў тых умовах павінна было старацца, каб аблегчыць жыццё мясцовага насельніцтва. Цэнтралізацыя ў Вільні гаспадарчай улады камандаваннем фронту, як найменш, таму не спрыяла. Аперацыйныя групы, якія маглі быць пасярэднікамі паміж фронтам і аддзеламі ды насельніцтвам, не мелі ні гаспадарчага апарату, ні ўпраў. Цывільныя гаспадарцы, якую вёў з вялікай энергіяй і веданнем справы сённяшні віленскі ваявода п. Рачкевіч, група мала магла дапамагчы.

Тут дадам, што вялікім недахопам ва ўсёй тагачаснай сістэме камандавання была адсутнасць асабістага паразумення паміж камандзірам і падначаленымі. Усё абмяжоўвалася пісьмовымі загадамі. Не памятаю, каб на працы ўсёй зімы хоць раз выклікалі мяне на нейкую нараду ці канферэнцыю, нягледзячы на тое, што шматразова пра гэта прасіў. Калі зараз генерал Шаптыцкі ў сваёй кніжцы скардзіцца, што такіх нарад не праводзіла і Галоўнае камандаванне, то трэба прызнаць, што адмовіліся ад найпрасцейшай і найхутчэйшай дарогі, якая б мела за мэту контакт паміж начальнікамі і падначаленымі.

* * *

Наша армія зімой 1919 года на ўсходніх крэсах знаходзілася ў цяжкіх умовах. Узброеная неаднастайна, са слабой артылерыяй і вялікім недахопам боепрыпасаў, аbuchаная на скорую руку, найчасцей толькі ў ходзе фармальнай муштры, амаль не мела стралковай падрыхтоўкі, кепска забяспечаная, без абозаў, палявых кухняў і цэплага абмундзіравання праводзіла суровую зіму на бедных і вынішчаных на той час тэрыторыях у пастаянных большых і меншых сутыкненнях з савецкімі аддзеламі.

Вельмі стойка трymалася польская супольнасць на ўсходніх крэсах. Значная большасць мужчын несла вайсковую службу, пераважна ў Літоўска-беларускай дывізіі, а шмат жанчын працавала ў шпіталях, гаспадарчых установах і філантрапічных інстытуцыях. Трэба было дзвінцца энергіі і ахвярнасці нашых красовых кабет у тых нялёгkих умовах.

З менскіх успамінаў заселі мне ў памяці два выпадкі, не звязаныя непасрэдна з вайсковымі справамі, але харэктэрныя для тых часоў.

Савецкія аддзелы, пакідаючы Вільню, выводзілі з сабой цэлы шэраг абывацеляў, якія займалі пэўнае становішча. Былі сярод іх ксяндзы, прафесары, лекары і землеўладальнікі. Пазней, уласна зімой 1920 г. вызвалілі тых людзей партыямі, абменываючы іх на прыхільнікаў або грамадзян савецкіх. Памятаю вяртанне адной з такіх груп, у якой знаходзіўся цэлы шэраг вядомых грамадзян, з біскупам Міхалкевічам і прафесарам Масонюсам на чале. Мы выехалі сустэрэць іх разам з п. Рачкевічам у Барысаў на лінію нашых пляцовак. Доўгая калона людзей, наўчаных клункамі сунулася праз зараслі, валаклася па снезе. Прывітанне было вельмі радасным і хвалюючым.

У гэты час здарыўся цікавы выпадак.

Адзін з тых паноў наблізіўся да мяне і паведаміў мне, што мае ліст слыннага савецкага дзеяча, паляка, да яго сям'і ў Польшчы. Вось гэты дзяяч, уручаючы майму суразмоўцу той ліст, даручыў яму, каб перад перадачай пісьма паказаў яго каму-небудзь з польскіх вышэйших камандзіраў. Таму той пан звярнуўся да мяне, паказваючы мне ўступ, які напісаў той савецкі дзяяч. Датычыла гэта кавалерыі Будзёнага, што дзейнічала на Каўказе. "Кавалерыя гэтая, - пісаў той паляк-камуніст, - вельмі добрая і не хацелася б, каб яна калі-небудзь трапіла ў Польшчу".

Быў гэта адзін з выпадкаў, неаднаразовы зрешты, дзе паляк-камуніст дапамагаў сваім, як мог. Здаралася, аднак, і адваротнае. Бывалі палякі-камуністы значна горшыя для сваіх, чым расейцы.

Другі цікавы выпадак здарыўся неўзабаве пасля гэтага. Аднаго дня перайшоў мяжу разам з жонкай і некалькімі прыяцелямі знакаміты расійскі пісьменнік Дзмітрый Меражкоўскі. Заставаўся ён у Менску праз нейкі час, і я меў магчымасць падыскутаваць з гэтым мілым чалавекам пра вялікую духоўную культуру. Быў пакрыўджаны на Польшчу. "Як жа так, - гаварыў, - палякі - народ такі рыцарскі, не хочуць выратаваць нас ад банды разбойнікаў, якія выпадкова захапілі ўладу? Гэта была б не барацьба з бандытызмам".

Я стараўся пераканаць гэтага гарачага патрыёта, што Польшча не можа распачаць вайну з Расіяй. Мы не можам улазіць ва ўнутраныя расійскія справы не толькі таму, што не маем на тое сілаў, але і таму, што навучыла нас гісторыя, што не трэба ніколі ўмешвацца ў справы суседа з усходу. А калі б гэта нават было магчымым і Польшча заняла Москву, трэба было б адтуль адступаць, бо мелі б усіх супроць сябе. Каму ж тады мы аддалі б уладу? Якому боку?

На гэтае пытанне Меражкоўскі не мог даць адказу, бо такога боку ў Расіі не было.

* * *

Шмат гаварылася і гаворыцца пра кардонную сістэму, якая тады існавала на фронце. Сістэма гэтая грунтавалася на tym, што ўсё армія была расцягнута ў тонкую лінію ад Днястра да Дзвіны, засланяючы Польшчу з усходу. Галоўнаму камандаванню высоўваліся прэтэнзіі, што яно бярэ за ўзор франты Сусветнай вайны, але не мае для гэтага ні сіл, ні сродкаў і не стараеца вынайсці іншую, адпаведную для нас, дыспазіцыю. Канешне, калі возьмем пад увагу толькі баявыя погляды, то тая кардонная дыспазіцыя была для нас вельмі шкодная, бо не дазваляла нідзе згрупаваць больш моцныя рэзервы, і згрупавацца ў глыбіню.

Існавалі, аднак, у той час погляды не толькі баявыя.

(Працяг у наступным нумары.)



"Спей аб Гаяваце" ў вёсцы Языль

Дачка Аркадзя Мардвелкі паведамляе з Ташкента пра спадчыну перакладчыка

Аркадзь Мардвелк (1905, в. Языль, Бабруйскі павет, Менская губерня, цяпер Стародарожскі раён, Менская вобласць - 1986, Ташкент) - парадайльна малавядомы савецкі, узбекскі англіцыст, а таксама беларускі савецкі перакладчык і крытык. Ён не амерыканіст, але, тым не менш, да свайго пераездзу на Москваволгабуд, а потым у Ташкент звяртаўся да амерыканскай літаратуры, індзеяністыкі. Яго ранняя творчасць была беларускамоўная, пасля ад'езду гэтая практика спынілася. Перакладаў з англійскай і ўзбекскай на рускую. Звязаны з Сярэднеазіяцкім універсітэтам. Выкладаў англійскую мову. Яго кніга "Как скорее усвоить значение английских слов" (М., 1968), хадзя ўжо і рэдкасць, прынесла і яшчэ можа прыносіць карысць шматлікай аўдыторыі філогагаў, што растуць у прафесіі.

У сярэдзіне 20-х гадоў гэты малады пісьменнік пераклаў асобны раздзелы "Спеву аб Гаяваце" на беларускую мову. Пераклады сталі папулярнымі сярод інтэлігэнцыі пасля апублікавання ў часопісе "Маладняк" (1926, № 4; 1926, № 7-8; 1927, № 2; 1928, № 2; імя перакладчыка было схаванае пад псеўданімам "А. Лясын" і крыптанімам "А. М."). Поўнага і асобнага беларускамоўнага выдання чытак тады не меў (яго ўжо ў пасляваенны час па-майстэрску ажыццяўі А. Куляшоў), таму знаёміўся са светам індзейскіх легенд пераважна па рускім перакладзе І. Буніна. Але калі пішуць, што да вайны чыталі або і дэкламавалі Лангфела, без удакладнення, або "Спей" у Менску, напрыклад, М. Гарэцкі або вялікі знаўца замежных літаратур Э. Самуйленак, то няма пэўнасці - бунінскі гэта быў ці мардвелкаўскі пераклад. Акалічнасці, звязаныя з перакладам Мардвелкі, заслугоўваюць спецыяльнай увагі.

Другая палова 20-гадоў была часам надзвычайнага ўздыму беларускай культуры і навукі, у тым ліку і ў развіцці індзейністыкі. Вось як гэта было адзначана яшчэ на мяжы 1980-х і 1990-х гг. у рукапісе нашай "Індзейскай сцежкі праз Беларусь" - манаграфіі па гісторыі беларуска-індзейскіх сувязей:

"1925-1928 гг. можна б было лічыць "пікам" беларусізацыі і ў галіне індзейністыкі, прычым на гэты перыяд прыпадаюць найважнейшыя публікацыі як у Беларусі, так і за межамі - аўтараў - выхадцаў з Беларусі. На працягу гэтих чатырох гадоў выдаєцца "Геаграфія пазаўрапейскіх краёў" А. Смоліча і М. Азбука (1925), А. Мардвелка перакладае главы з пазмы "Спев аб Гаяваце", у БДТ-2 робіцца спроба пастаноўкі "Гаяваты", Я. Маўр піша аповесць "Сын вады" (1927), якая выдадзена ў наступным годзе. Гумарыстычнае мікраапавяданне "Позна" ў зборніку О. Генры "Чырвоныя ружы" (Масква, 1925, але друкарня - Віцебск) - верагодна, першы твор з

усіх літаратур свету, цалкам прысвечаны індзейскай тэмэ, які з'явіўся ў выданні, надрукаваным у Беларусі". Адной з наступных падзеяў у гэтым шэрагу было асобнае выданне апавядання з паўночнага (аляскінскага) цыклу Дж. Лондана: "Чародей: рассказ / Джек Лондон. - [Гомель] : Гомельскі рабочы, 1926. - 18, [1] с." (каталог Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі).

Мы звярнуліся да дачкі А. Мардвелкі, скарыстаўшы адрас, які паведаміў нам у сваім лісце ад 18.10.1988 г. "маладняковец" С. П. Шушкевіч:

"№ 3, 4.1.1989, Гомель.

Паважаная Ніна Аркадзьеўна!

У нашым таварыстве аў'яднаны людзі, якія цікавяцца гісторыяй і культурай індзейцаў, іх адносінамі з еўрапейцамі. Некалькі апошніх гадоў мы збіраем матэрыялы, якія аў'ядноўваюцца тэмай "Беларуска-індзейскія сувязі" (г.зн. разнастайныя контакты, узаемаўпływy, паралелі і г.д. паміж Беларуссю і карэнным насельніцтвам Амерыкі). Гэта асабліва актуальная ў сувязі з маючым адбыцца 500-годдзем адкрыцця Амерыкі.

Магчыма, Вы ўжо зразумелі прычыну нашага звароту да Вас. Ваш бацька Аркадзь Пятровіч пераклаў раздзелы з "Песні пра Гаявату" Лангфела на беларускую мову, зрабіў гэта першым у 1926-28 гадах. Гэта вельмі буйная з'ява ў вашай сферы.

І тут узнікае мноства пытанняў. Ці ёсё з перакладзенага было апублікавана? Ці засталіся рукапісы перакладаў? Што вядома пра матывы, звароты да "Гаяваты"? Як ішла праца і які быў рэзултат, ці згадваеца яна ў перапісцы? Якога роду водгукі былі?

Зрэшты, нас цікавіць многае, і мы ахвотна ўзяліся б садзейніцаць любым мерапрыемствам па ўшанаванні памяці Аркадзя Пятровіча, няхай гэта будзе выданне яго літаратурнай спадчыны ці біяграфічныя даследаванні.

Ваш адрас мы атрымалі ад Станіслава Пятровіча Шушкевіча.

Будзем Вам вельмі ўдзячныя за дапамогу ў вырашэнні ўзнікłых проблем. Вашы ўспаміны і даведкі будуть вельмі карысныя пры напісанні адпаведнага раздзела ў манаграфіі з меркаванай назвай "Індзейская сцежка праз Беларусь".

Шчасця і здароўя Вам у новым годзе.

Алесь Сімакоў, БІТ (пераклад з рускай).

Ліст у адказ ад Н. А. Бабаянц у нашым перакладзе з рускай (ён цікавы тым, што звязае Гомель, Ташкент, Менск і Языль, у ім аў'ядноўваюцца звесткі, якія ў



Камбасарий Азис Сааков!
(и сопроводил, но знал Барине он не знал,
потому надо думать, что он не знал)
Было поздно в воскресенье. Один из приятелей
знал, что народные гонки это не просто
был маскарад, балаган, а были они люди
своего народа. Но, и знал, что этим народом
именно народ из "Павлатау", и у кого
в старом замке был пребывание от
1911-1912 годов. В Павлатау он работал
как народный певец в замке князя Курчалоева
и все пели песни из "Павлатау", и это было
представление для князя Курчалоева.
Следующим летом в 1912 году
известный певец из села Абай, кочевник
Абай-бек из села Абай, кочевник
Павлатау из села Абай, и это было
все это было в замке князя Курчалоева.
Вот так же и в замке князя Курчалоева
были пели песни из "Павлатау".
Следующим летом в 1912 году
известный певец из села Абай, кочевник
Абай-бек из села Абай, кочевник
Павлатау из села Абай, и это было
все это было в замке князя Курчалоева.
Вот так же и в замке князя Курчалоева
были пели песни из "Павлатау".
Однажды Токтогул купил себе новую машину
и проехалась по городу. Но он не знал
что это самое место где находился
замок князя Курчалоева. Тогда, проехавши
вокруг замка, Токтогул, купивший машину
вот этого места, решил, что это самое место
где находился замок князя Курчалоева.
Таким образом, Токтогул решил, что это самое место
где находился замок князя Курчалоева.

некаторай ступені ўзнаўляюць, дэталізуюць прычыны, працэс работы пісьменніка над творам, захаванасць спадчыны ў асабістым, хатнім, сямейным архіве, склад апошняга, напрыклад, дзённікі, што захаваліся):

"Паважаны Алеся Сімакоў!"

(На жаль, не ведаю Вашай ім'я па бацьку, таму
такі трохі нязграбны зварот)

Ваш ліст я атрымала. Вельмі прыемна ведаць, што на раздзіме бацькі на яго не забываюць. Вось толькі я, відаць, мала чым магу Вам дапамагчы. Так, я ведаю, што бацька пераклаў чатыры раздзелы з "Гаявата", і ў яго ў старых записах ёсць згадка аб гэтым - вясной 1926 г. у Менску ён пераклаў трэх раздзелы, затым у канцы мая з'ехаў у сваё роднае сяло Языль і там працягваў працуваць над перакладам. Але ўжо на 26-м годзе запісы яго заканчваюцца, а затым ужо ідуць адрывісты з 1935 года, і пра "Гаявату" больш нічога няма. Што тычыцца матываў звароту да "Гаявата", то гэта, памойму, яго любоў да Лангфела наогул, хаця менавіта "Гаявату" ён вельмі любіў, часцяком дэкламаваў урывачкі па-беларуску. Перапіскі тых часоў у нас амаль не засталося, а з кніг бацькі ёсць толькі дзве - "Садоунік" Тагора і "Вялікае нараджэнне". Чарнавікоў перакладаў амаль няма. Але ёсць некалькі яго ўласных вершаў, некалькі вершаў Лангфела, Гейнэ, перакладзеных на беларусскую, - не ведаю, ці былі яны надрукаваны калі-небудзь. Дзённікі ж у асноўным закранаюць дзіцячыя гады.

Гайавата і Мәлжәківіс *)

Прамінулі дні дзеяцінства—
Стаў мужчынай Гайавата.
Вырас лоўкім палляўнічым,
Зьведаў ўсю старых наўкуку,
Усе юнацкія забавы,
Усе мужчынскія работы.

Шпарка бегаў Гайавата,
Даганяў стралу, што з лука
Выпускаў рукою лоўкай;
Дужы вырас Гайавата;
Мог ён больш як дзесяць стрэлаў
З лука выпусциць так хутка,
Што дзесятая цягіву
Пакідала, пакуль тыя
Дасягнуць замлі пасльпоеюцы.
Меў ён зробленыя з скуры
Рукавіцы Міндзякэгван
З дзіўнай сілаю чароўнай,
І калі ён апранаў іх,
Ен меў сілу скалы трупшчыцы,
Разъбіваць у пыл дазванія.
Моккасіны з скур ялена
Зачарованыя меў ён,
І калі сабе на ногі
Вакол лятац іх прымвязаў
З кожным крокам мераў мілю.
Часта ён пытаў Нокоміс:
— Хто мой бацька Маджаківіс?

^{*)} „Hiawatha and Mudjekeewis“ from „The Song of Hiawatha“ by Henry Wadsworth Longfellow.

*Станіславу Пяtronічу таксама дасылаю ліст і
фатаграфій*

Буду рада адказаць на ўсе пытанні, калі яны ў Вас узнікнуць.

Жадаю Вам усяго найлепшага.

З павагай Ніна Аркадзьеўна

2 лютага 1989 р."

Мы паспрабавалі прасачыць дынаміку звестак пра пераклад, у т.л. указаная месца, пры публікацыі ў часопісе "Маладняк":

1 - год, нумар часопіса; 2 - старонкі; 3 - аўтар; 4 - агульны загаловак; 5 - загаловак раздела; 6 - крыніца (англ.); 7 - пераклаў; 8 - месца перакладу; 9 - дата перакладу.

Ч. 1 - 1) 1926, № 4; 2) с. 74-75; 3) Г. Лёнгфэлаў; 4) Гайаватавы сябры; 5) Hiawatha's Friends from "The Song of Hiawatha" by Henry Longfellow; 6) З "Песьні аб Гайаваце"; 7) Пераклаў з ангельскае А. Лясны; 8) МЕСЦА ПЕРАКЛАДУ НЯМА; 9) 31-III-26 г.



Г. ЛЁНГФЭЛЛО

І старая рассказала
Яму тайну ракавую
Пра прыгожасць яго маткі
І пра бацькаў зман і здраду,—
І ў грудзёх яго палала
Сэрца, як чырвоны вугаль.

Ён сказаў старой нарашце:
— „К Мэджэківісу пайду я,
Пагляджу я, што там з бацькам.
Ля дзвінія заходніх ветру
Ля заходній брамы сонца!”

Апрануўшыся ў камашы
І яленевую съвітку,
Увабраную у вампум
І задобленую пер'ем,
Узяўшы ўбёр з арловых пер'яў,
Пояс з вампуму прыгожы,
Узяўшы лук свой ясенёвы
З цяцівою з жыла ялени
І калчан дубовых стрэлаў,
Стрэлаў з ясьпісам і пер'ем,—
У рукавіцах Мінджэкагван
У чароўных моккасінах
З хаты вышаў Гайавата.

Асьцярожная Нокоміс
Гаварыла:— „Гайавата,
Не хадзі туды на Захад,
Дзе пануе Мэджэківіс,
Каб цябе ён не скалечыму,
Не забіў сваім вядзьмарствам!”
Але съмелы Гайавата
Не аважаў на прасыцярогу,—
Шпарка ў лес глухі пусціўся
І ў чароўных моккасінах
З кожным крокам мераў мілю.
Хмурна неба выглядала
І замля здавалась хмурнай,
І здавалась Гайаваце,

ГАЙАВАТА І МЭДЖЭКІВІС

81

Што ў паветры вар насіўся,
Мгла гарачая вісела,
Нібы лес ці стап гарэла,—
Бо ў грудзёх яго палала
Сэрца, як чырвоны вугаль.
Үсё на заход, үсё на заход
Ён ішоў шпарчай ялени,
Антыхена і бізона,
Пераплыў ён цераз хвалі
Рэчкі стромкай Эсконаўбо
І магутнай Micicini,
Перайшоў праз горы Прарый,
Прас замлю варон і лісаву,
Прас пасёлкі Чорнавогіх
І прыйшоў да Гор Скалістых,
Дзе жыве Заходні Вечер,
Дзе на ўзвышы навальнічным
Жыў старэнкі Мэджэківіс,
Кіраўнік вятроў нібескіх.
І зіахнуўся Гайавата,
Як убачыў свайго бацьку.
Валасы паўсталі й дзіка
Развязваліся ў паветры;
Як глыбокі сынег блішчалі
Яго хвалістыя пасмы,
Так як ішкуда комета
Зорка з агнявым валосьцем.
Узрадаваўся Мэджэківіс,
Як зірнү на Гайавату,
Бо на твары Гайаваты
Маладосьць свою убачыў,
Перад ім краса Венони
Ад магілы зноў паўстала.

б. „Маладнік“ № 2.

Ч. 2 - 1) 1926, № 7-8; 2) с. 82-90; 3) Г. Лёнгфэлаў; 4) 3 "Песьні аб Гайаваце". 5) Сватаньне Гайаваты; 6) Hiawatha's Wooing from "The Song of Hiawatha" by Henry Longfellow; 7) Пераклаў з ангельская А. Лясны. 8) МЕСЦА ПЕРАКЛАДУ НЯМА; 9) ДАТЫ ПЕРАКЛАДУ НЯМА.
Ч. 3 - 1) 1927, № 2; 2) с. 61-66; 3) Г. Лёнгфэлло 4) 3 "Песьні аб Гайаваце". 5) Голад; 6) The Famine From (sic - вялікая літара) "The Song of Hiawatha" by Henry Longfellow; 7) Пераклаў з ангельская А. М. 8) Менск. 9) 20-XII-26 г.

Ч. 4 - 1) 1928, № 2; 2) с. 79-80; 3) Г. Лёнгфэлло; 4) АГУЛЬНАГА ЗАГАЛОЎКА (3 "Песьні аб Гайаваце") НЯМА; 5) Гайавата і Мэджэківіс; 6) "Hiawatha and Mudjekeewis" (sic - у двукосці) from "The Song of Hiawatha" by Henry Longfellow; 7) ПЕРАКЛАДЧЫК НЕ ЎКАЗАНЫ; 8) МЕСЦА ПЕРАКЛАДУ НЯМА; 9) ДАТЫ ПЕРАКЛАДУ НЯМА.

*Алесь Сімакоў,
даследчык беларуска-індзейскіх сувязей.*

Ілюстрацыі:

1. Ліст Н. А. Бабаянц
2. Частка 4 публікацыі - вокладка, усе 3 старонкі з текстам.



Звонкія галасы Ігнаткаўцаў: "Вялік святы нам дзень настаў"

"Вялік святы нам дзень настаў..." - звонка, голасна зачыгаюць вядомыя на ўсю Лідчыну пажылія жыхаркі вёскі Ігнаткаўцы Ходараўскага сельсавета - удзельніцы фальклорнага гурта "Ігнаткаўскія весялухі" Надзея Гомза, Надзея Дзятчык і Дар'я Каспорская. І ў кожнага, хто апынеца побач, міжволі пранікае радасць - вялікая і жывая, адтуль разліваецца эліксірам, дорачы адчуванне свята.

Прыехаць у Ігнаткаўцы - вёску, аддаленую ад райцэнтра і нават цэнтра сельсавета, - варта праста дзеля таго, каб пачуць іх жывое выкананне і жывыя ўспаміны, атрымаць асалоду ад прыроднага таленту і прыгажосці вясковых людзей, зарадзіцца пазітывам і жыццёвымі сіламі.

Калектыв з вясковых бабуль, адной з якіх 94, другой 89, а трэцяй каля 80, поўнасцю адпавядае сваёй назве: нягледзячы на ўзрост, перажытыя нягоды ды цяжкую працу, яны вяслыя, жывавыя, актыўныя і вельмі галасістыя. Яшчэ ў маладосці жанчыны працавалі разам на мясцовай ферме і ў паляводстве, хадзілі на вячоркі і на танцы. І ні адну справу не рабілі без песні. Міналі гады, дзесяцігоддзі, а яны па-ранейшаму сябруюць і ўсё жыццё співаюць. У адно творчае цэлае, калектыв з такой трапней называй "Ігнаткаўскія весялухі", іх калісці аўяднала бытая загадчыца Голдаўскага клуба-бібліятэкі Наташа Гомза.

Бабулі не толькі любяць співаць, але і добра памятаюць песні, абрады сваёй маладосці. Вось



ужо шмат год нідзе ў ваколіцах Голдаў не ходзяць валачобнікі. А пажылія жыхаркі Ігнаткаўцаў, каб хоць крышачку больш сілы і здароўя, і зараз пайшлі б!

- Калісці, у нашай маладосці, ні адзін Вялікдень не абыходзіўся без валачобнікаў, - рассказаюць бабулі. - Спачатку, у ноч з суботы на нядзелю, ішлі на ўсяночную ў царкву ў вёску Лебядзя. А ў нядзелю апоўдні на вясковай вуліцы з'яўляліся валачобнікі. Найчасцей гэта былі мужчыны. Брали гармонік, кошык, у які гаспадары складвалі для іх пачастункі. Стукаліся ў кожную хату. Віталіся, зышылі дабрабыту, співалі. Ганьбай было не прыняць валачобнікаў. А калі яны заходзілі ў хату, гэта лічылася добрай прыкметай, давала надзею на спраддзяжнне ўсіх пажаданняў. Так і хадзілі ад хаты да хаты, а вярталіся, бывала,

пад раніцу - пеўні ўжо співаць пачыналі.

- Вялікдень святкавалі чатыры дні, - працягваюць аповед жанчыны.

- Гулялі, співалі. Ладзілі біткі яйкамі, пускалі іх з горкі.

Па-даўнешаму, з прыгожымі песнямі, сабраліся "Ігнаткаўскія весялухі" і сёлета на свята Вялікадня. Як заўсёды, у хаце Надзеі Васільеўны Дзятчык. За накрытым сталом заспівалі: "Вялік святы нам дзень настаў..." Гучна, каб і на вуліцы пачулі. Каб кожны аднавясковец атрымаў часцінку святочнай радасці і сардечнай цеплыні. Ды і самі адчулуі великанную радасць: у вачах ігралі жывыя агенчыкі, а ў сэрцы вярнулася маладосць. "...Усе весялічеся, людзі, скрэз: Хрыстос Уваскрос! Хрыстос Уваскрос!"

**Вольга Яхантава,
lidanews.by**

Адрес рэдакцыі:

231282, г. Ліда, вул. Лётная, 7а.

Адрес для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: sejlawicz@gmail.com, kajety@list.ru

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Газета падпісаны да друку 2.05.2022 г.

Фармат А-4.
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы.

*Аўтары цалкам адказныя
за падбор і дакладнасць
прыведзенай інфармацыі.*

*Рэдакцыя рукапісы не
вяртае.*

Газета размяшчаецца на сайтах: <http://nslowa.by/>; <http://pawet.net/>; <http://kamunikat.org/>; <http://belkiosk.by/>

Дазваляеца самастойная раздрукоўка на паперу.